

ПАРТІЙНА ЕЖИЦЯ

ВЯСКОВИ КОМСАМОЛ РЫХТУЕ ПАДАРУНКИ МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ

Уся савецкая моладзь радасна рыхтуе да 20-годдзя Ленінска-Сталінскага комсамола. Комсамольцы, комсамолькі і несаюзная моладзь заводаў, фабрык і калгасаў рыхтуюць дастойную сустрэчу слаўнаму юбілею. Па ўсёй краіне пракацілася хваля сацыялістычнага спорніцтва на лепшы падарунак мацеры-радзіме. Гэта мае вялікае палітычнае значэнне ў жыцці нашай краіны.

Сотні юнакоў і дзяўчат ужо выкавалі ўзятая абавязальнасць, паказваючы высокі ўзровень барацьбы за палітычнае прадукцыйнасці працы, за ўмацаванне абароннай магутнасці нашай радзімы.

Як і ва ўсёй нашай краіне, комсамольская арганізацыя Віцебскай вобласці правяла вялікую работу па разгортванню сацыялістычнага спорніцтва, за дастойную сустрэчу 20-годдзя Ленінска-Сталінскага комсамола.

У Вагупшэўскім, Расонскім, Віцебскім сельскім раёнах арганізаваны маладзёжныя званні па ўборцы ўраджаю, па барацьбе за атрыманне высокага стагнаскага ўраджаю на калгасных палях. Звеняная калгаса імя Фабрыцускага тав. Баранова (Расонскі раён) са сваёй брыгадай перавыконвала нормы на жытні і перабрэнню ільня. Комсамолец тав. Курьянава (калгас «Чырвоны ўдарнік», Лёвянскага раёна) жонку дзень выконваў норму па ўборцы на 200 проц. У гэтым жа раёне комсамолец тав. Якушоўскі з калгаса «Яўна дэвіна» выконваў норму па палыхах работах на 250 проц. Звеняная калгаса імя Сталіна тав. Рудэнка (Віцебскі раён) узяла на сябе абавязальнасць выканаць норму на 200 проц. Гэта абавязальнасць ёю па-большэйшці выконваецца.

Калгасная моладзь разгарнула спорніцтва за авалоданне тэхнічнай складаных сельскагаспадарчых машынаў, за работу на гэтых машынах без аварыі і прастою. Добра працавала трактарыстка 2-й Лепельскай МТС тав. Зуева Марыя, уяець час выконваючы норму на 200 проц. За ўзоры работы на трактары тав. Зуева вылучана на дошку гонару імя 20-годдзя ВЛКСМ. Па прыкладу тав. Зуевай трактарысты Савенскай МТС комсамольцы тт. Місёўцаў, Пракаповіч, камбайнер Доманька выконваюць сваю норму на 120—130 проц.

У сацыялістычнае спорніцтва за дастойную сустрэчу слаўнага юбілею Ленінска-Сталінскага комсамола ўключыліся маладзёжныя брыгады, цэлыя дзённыя комсамольскія арганізацыі. Трактарная брыгада комсамольца тав. Шогінава (Суражская МТС) выконвае норму на 140 проц. Комсамольская арганізацыя Дрысенскага раёна арганізавала веларабег Дрыса—Масква і жаноцкі пераход у працагаразах Дрыса—Віцебск.

За ўзоры ў барацьбе за павышэнне прадукцыйнасці працы, падняцце ўраджайнасці, авалоданне тэхнікай на дошку гонару вылучаны тт. Зуева, Пасочава, Дзевановіч, Стасенка, Валок, Якубовіч, Баравы і інш.

Усе гэтыя прыклады сведчаць аб тым, што комсамольская арганізацыя вобласці разгарнула вялікую работу па падрыхтоўцы да 20-годдзя Ленінска-Сталінскага комсамола. Дзевяткі комсамольцаў, якія працуюць на калгасных палях, выконваюць свае абавязкі. Кожны дзень прыносяць усё новае весткі аб дасягненніх па работе на трактары, камбайнах, на сяўбе, на ільняперабрэнні і т. д.

Аднак, трэба адзначыць, што не ўсе кіраўнікі комсамольскіх арганізацый асудзілі вялікае палітычнае значэнне, якое мае падрыхтоўка да 20-годдзя комсамола. У некаторых арганізацый кіраўніцтва сацыялістычным спорніцтвам пущана на самаімк, вельмі слаба выконваюцца рашэнні V пленуму ЦК ВЛКСМ аб устрыненні недахопаў у справе прыёму моладзі ў комсамол.

Па вобласці за жнівень 1938 года прынята ў комсамол 792 калгаснікі. Гэта лічба яўна недастатковая. Дзюровенскі райком комсамола прыняў усяго 23 калгаснікі. Віцебскі сельскі — 24, Лёвянскі — 23, Мухомовскі — 27, Трэнскі — 27. Усе гэтыя сведчання аб тым, што выпіпаюць рэзкім комсамолу не ўзначалілі палітычную актыўнасць несаюзнай моладзі, перасталі канкрэтна кіраваць справай прыёму ў комсамол.

На з'ездзе ВЛКСМ сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Андрэў указаў, што «слабым участкам комсамола з'яўляюцца яго арганізацыі ў калгасах і што «трэба весці справу да таго, каб комсамольскія арганізацыі былі, па крайняй меры, у большасці нашых калгасаў». Гэта ўказанне намі ішчэ не выканана.

Віцебскі сельскі раён мае 106 калгасаў, а калгасных комсамольскіх арганізацый — толькі 64, Бешанковіцкі раён мае 199 калгасаў, а комсамольскіх арганізацый — 87, Лёвянскі раён мае 190 калгасаў, а комсамольскіх арганізацый — 48, Суражскі раён — 195 калгасаў, а комсамольскіх арганізацый — 48. Слаба ў асобных калгасах разгорнута палітыка-масавая работа сярод моладзі. Вельмі часта хаты-чатылі сельсаветаў і калгасаў не працуюць.

З 15 верасня пачынаюцца справядлівы і выбары першых комсамольскіх органаў. Мы абавязаны правесці справядлівы і выбары на высокім палітычным узроўні, выбраць кіраўнікамі комсамольскіх арганізацый правярных, стойкіх таварышаў, да канца адданных партыі Леніна—Сталіна.

Рыхтуючыся да слаўнай гадавіны Ленінска-Сталінскага комсамола, неадходна ліквідаваць недахопы, якія ішчэ ёсць у работе вяскоўцаў комсамольскіх арганізацый, узяць на ішчэ большую вышнюю ўнутрысаюзную работу, палітычную вучобу, рост комсамольскіх арганізацый, каб дастойна сустрэць слаўную гадавіну.

С. М. ЭЛЬБЕРТ,
загадчык аддзела агляноўнай моладзі Віцебскага абкома комсамола.

СХОД НОВАПРЫНЯТЫХ У ПАРТЫЮ

Гэты партыйны сход не быў падобны на звычайны. На сход запрошаны толькі новапрынятыя ў кандыдаты партыі. Іх 17 чалавек. Усе яны—леўшчыя людзі, стэханайцы і інжынерна-тэхнічныя работнікі Магілёўскага скурнага завода імя Сталіна.

Прагучо гудок. Скончана работа. Быстра маладзі камуністы пачалі збірацца ў заводскі партыйны камітэт. Зайшоў ядлаўна прыняты ў кандыдаты ВКП(б) стары работнік з 30-гадовым вытворчым стажам сідэсар-стэханайцеў тав. Палтаўцаў, лепшы бракер завода тав. Шкоў, стэханайцеў-кавалі тав. Напотаў, тэхнік Т. Цойтін, стэханайцеў-адрэчыца тав. Гіндзіна і іншыя.

Ёсць аб чым сёння раскажа кожнаму ў удзельніку схода. Завод дабіўся добрых вытворчых паказальнікаў. За 7 месяцаў гэтага года план выканана на 108 проц. Калектыву работчы агрыма пераходны чырвоны сцяг ЦК саюза кажеўнікаў. Ён ужо некалькі месяцаў трымае чырвоны сцяг Магілёўскага гаркома партыі і гарзавета. З дня на дзень шырэнна стэханайцы рады, 78 процантаў усяго калектыва — гэта стэханайцы Камуністы завода ішчэ ў пераходных раллах ІІ аватарнага ролу адчуваюцца на кожным кроку. Яны ідуць за сабой беспартыйных Валатэя ўзоры працы паказваюць і маладзі камуністы. Сход новапрынятых у кандыдаты партыі ставіў мэтай—выявіць, які маладзі камуністы ідэалягічна ў партыйнае жыццё, якія павышаюць свой ідэяна-палітычны ўзровень. Партыйны камітэт, безумоўна, праводзіць з гэтымі людзьмі вялікую работу. Усе новапрынятыя ахолтены партыйнай вучобай, маюць партыйныя даручэнні.

Ды і на самай справе, варта было толькі паслухаць, як змастоўна выступіў на сходзе стары кадравы работнік тав. Палтаўцаў. Да ўступлення ў партыю ён пару год вылі спачувачоў. Увесь час вучыўся ў палітгуртках і ў гэтым годзе ўступіў у кандыдаты партыі. Ёсць што ён гаварыў аб сабе: «Да ўступлення ў партыю спачувачоў чыя быў зусім неімпэвямальны. За гэты год я выраас да непазнавальнасці. Раней ніколі газет не вылісваў—яны няжк мала пікалі мяне; імпэв-жа ніяк не магу ўявіць сабе, каб халпа адзін дзень без газеты абыйсёся, гэтага карыснага духоўнага харчу. Я вылісваю і чытаю гры газеты. Усе падзеі як унутры краіны, так і пытанні міжнароднага становішча старанна разбіраю».

Гэты стары работнік і разам з тым малды камуніст, лепшы стэханайцеў на вытворчасці, актыўны ў грамадскім жыцці і ўзоры працы на павышэнні свайго ідэяна-палітычнага ўзроўню. Ці-ж адзін толькі тав. Палтаўцаў? Гэтыя якасці маюць літаральна ўсе ядлаўна прынятыя ў партыю.

Праўда, партыйны камітэт мае ішчэ многа недахопаў у работе з новапрынятымі. Аб гэтых недахопах па-спраўядліваму, па-большэйшці і гаварылі удзельнікі схода. Партыйны камітэт нарта павярхоўна палыхоўіў да дачы партыйных даручэнняў і не заўсёды ўлічываў запатрабаванні і адольнасці таварышоў.

Дзавемямі даручэнні не заўсёды правяраліся Бывае і так, што аднаму даручэнню нарта многа, а другі хоцішч без партдаручэння. І зусім праймаць Т. Прысяжыні вінаваты партком за тое, што ён воеў ужо два годы з'яўляўся зборнічым камуністам членскіх уносаў МОПР. За гэты час ён значна выраас і зусім правільна, што таварыш жадае мець больш адказнае партыйнае даручэнне. Ён з радасцю ўзяўся-бы за любое партыйнае даручэнне, але яму часушчй не даюць. А аб гэтым ён не раз праціў сакратара парткома тав. Альшуглера.

— Я маю некалькі партыйных даручэнняў,—гаворыць тав. Кузінін,—і, натуральна, усе выканана добра мнэіжк. Чаму-б не размераваць і іншыя мера на сарод іншых камуністаў, тым больш, што ёсць таварышы, якія не маюць партыйных даручэнняў?

Сход прайшоў вельмі ажыўлена. Маладзі камуністы адзначалі істотныя недахопы ў работе партыйнага камітэта. Усе гэтыя пытанні па выхаванню новапрынятых у партыю будуць разгледжаны на пасяджэнні парткома, дзе будуць распрацаваны канкрэтныя мерапрыемствы па паліпшэнню работы з новапрынятымі ў партыю на заводзе імя Сталіна.

Між тым, завод мае ўсе магчымасці не толькі выканаць свой асноўны план па шырпажыву, але і арганізаваць выпуск новых відаў тавараў, як маленкія савародкі, напільнікі, ушогі і іншыя рэчы. Пакуль-што ў гэтым напрамку нічога не зроблена. Важнейшая справа вырабу прадметаў шырпажыву пущана на самаімк. Цэха шырпажыву, як такавога, няма на заводзе. Людзі працуюць дзе прыдзецца. Слаба кантралююцца якасць выпускаемай прадукцыі.

Ішчэ горшае становішча выяўляецца па іголкавым заводзе горада Віцебска. Вытворчы план за 7 месяцаў 1938 г. выканан толькі на 42,7 проц. Выпускаемая прадукцыя ў большасці бракованая. За першае паўгоддзе па плану іголак першага сорту павіна было выпущана 80 проц.—вылучана—26,5 проц., 2 сорту—па плану — 20 проц., вылучана — 67,7 проц., 3 сорту па плану зусім не прадуджана, а фактычна маеша 5,3 проц.

За ліпені месяц 1938 г. трэці сорт склаўся ўжо 75,3 проц., другі сорт — 24,8 проц., і першы — 1,9 проц.

Тамі чынам, больш чым на 12 тыс. рублёў прадукцыі аталосца ў оценах завода. Выпускаемая на рынак ігольнікі ў якім разе не могуць задавоўваць спажываўца таму, што завод выпускае

дзюльшасці ігольнікі вялікіх размероваў (для шыцы машыноў), іржавыя. План выпуску патфонных іголак зусім сарван. Аб становішчы іголкавага завода добра ведае абком КП(б) і аблвыканком, але мер да паліпшэння яго работы не прынята і зараз.

Іголкавы завод штогод мае да 20 тон адхалоў, якія ўпаўне могуць быць скарыстаны для выпрацоўкі штукатурных цвікоў. Але, на жаль, гэтыя адхалы здаюцца на ўіль для пераплаўкі. Завод «Чырвоны Кастрычнік» у Оршы ў асноўным вырабляе цвікі шавенкія і будаўнічыя, кручкі і т. д. Дарэчы завод тав. Андроніа прама заявіў, што яны маюць усе магчымасці з адхалоў вырабляць новыя віды тавараў, як сеткі, палстаўкі, роўныя ўпрыгожаны, але не ведаюць, якія яны будуць рэалізоўвацца. (!) Якая безапаможанасць!

Арцель «Дрэвапрацоўчы» план вырабу абедзюхных сталюў выканала па паўгоддзі на 65 процантаў, затое сталюў пісьмовых, для патрэб канцлярыяў, выраблена на 235 проц. Па вырабу шафаў для адзёння план выканан на 20 проц. Ёнэ план выканана шафаў канцлярыяў 771, Ясна, што гэта арцель ігнаруе вытворчасць тавараў, патрэбных спажываўцу.

Фабрыны завод мае план вытворчасці тавараў шырпажыву на 1938 год на суму 1.350 тыс. рублёў, а фактычна на тавараў шырпажыву ён выпусціў усяго на 50 тыс. руб. астатні тавар—гэта не шырпажыву. А між тым, фабрыны завод мае магчымасць выпуску каць лубянікі, этакэры і іншыя віды тавараў. Арцель «Метал» (Орша) вырабляе толькі протыны лажкі і на сёння не здолела асвоіць фанонавыя, якія патрабуе спажываўца. Арцель мае ўсе магчымасці вырабляць кручкі для акон, пілкі, формы для хлеба, але пакуль-што гэтым нічога не заняўся.

Паставона Соўнармама Саюза ССР па пашырэнні вырабу прадметаў шырпажыву ў Віцебскай вобласці не выконваецца. Больш таго, рад прадпрыемстваў згарнуў выпуск прадметаў шырпажыву («Чырвоны Кастрычнік» — Орша, станкабудульнічы завод імя Кірава — Віцебск і т. д.).

Гэтым бяскопатным адносінам дз выпуска шырпажыву трэба паліпска канец.

Я. САВІЦКАЯ.

ПАКОНЧЫЦЬ З АБЫЯКАВІМІ АДНОСІНАМІ ДА РЫБАРУ ПРАДМЕТАЎ ШЫРПАЖЫВУ

Прайшоўшая ядлаўна нарада групы прадпрыемстваў горада Віцебска і Оршы па пытанню паліпшэння асартыменту тавараў шырпажыву ажыўна, а таксама павелічэння выпуску новых відаў тавараў шырпажыву, паказала, наколькі некаторыя прадпрыемствы не аддзяляюць і абхотдзяць паставону ўрада аб паліпшэнні вырабу прадметаў шырпажа спажываўца.

Узяць, халпа-б, віцебскі станкабудульнічы завод імя Кірава. Асартымент выпускаемых ім тавараў шырпажыву вельмі абмежаваны (утулі, воеі, лічаныя веласіпеды, санкі). Па плану за ліпені месяц завод павінен быў выпусціць 150 шт лічаных веласіпедоў, а вылучана толькі 21 шт.; якасць іх вельмі нізкая. Руль высокі, пярэдае сідзленне, педалі дрэнна круціцца і т. д. Раней завод вырабляў таксама тапары, падковы. Зараз ён іх не вырабляе. Выпуск прадметаў шырпажыву на заводзе не толькі не паліпска, а нават агрунт.

Між тым, завод мае ўсе магчымасці не толькі выканаць свой асноўны план па шырпажыву, але і арганізаваць выпуск новых відаў тавараў, як маленкія савародкі, напільнікі, ушогі і іншыя рэчы. Пакуль-што ў гэтым напрамку нічога не зроблена. Важнейшая справа вырабу прадметаў шырпажыву пущана на самаімк. Цэха шырпажыву, як такавога, няма на заводзе. Людзі працуюць дзе прыдзецца. Слаба кантралююцца якасць выпускаемай прадукцыі.

Ішчэ горшае становішча выяўляецца па іголкавым заводзе горада Віцебска. Вытворчы план за 7 месяцаў 1938 г. выканан толькі на 42,7 проц. Выпускаемая прадукцыя ў большасці бракованая. За першае паўгоддзе па плану іголак першага сорту павіна было выпущана 80 проц.—вылучана—26,5 проц., 2 сорту—па плану — 20 проц., вылучана — 67,7 проц., 3 сорту па плану зусім не прадуджана, а фактычна маеша 5,3 проц.

За ліпені месяц 1938 г. трэці сорт склаўся ўжо 75,3 проц., другі сорт — 24,8 проц., і першы — 1,9 проц.

Тамі чынам, больш чым на 12 тыс. рублёў прадукцыі аталосца ў оценах завода. Выпускаемая на рынак ігольнікі ў якім разе не могуць задавоўваць спажываўца таму, што завод выпускае

дзюльшасці ігольнікі вялікіх размероваў (для шыцы машыноў), іржавыя. План выпуску патфонных іголак зусім сарван. Аб становішчы іголкавага завода добра ведае абком КП(б) і аблвыканком, але мер да паліпшэння яго работы не прынята і зараз.

Іголкавы завод штогод мае да 20 тон адхалоў, якія ўпаўне могуць быць скарыстаны для выпрацоўкі штукатурных цвікоў. Але, на жаль, гэтыя адхалы здаюцца на ўіль для пераплаўкі. Завод «Чырвоны Кастрычнік» у Оршы ў асноўным вырабляе цвікі шавенкія і будаўнічыя, кручкі і т. д. Дарэчы завод тав. Андроніа прама заявіў, што яны маюць усе магчымасці з адхалоў вырабляць новыя віды тавараў, як сеткі, палстаўкі, роўныя ўпрыгожаны, але не ведаюць, якія яны будуць рэалізоўвацца. (!) Якая безапаможанасць!

Арцель «Дрэвапрацоўчы» план вырабу абедзюхных сталюў выканала па паўгоддзі на 65 процантаў, затое сталюў пісьмовых, для патрэб канцлярыяў, выраблена на 235 проц. Па вырабу шафаў для адзёння план выканан на 20 проц. Ёнэ план выканана шафаў канцлярыяў 771, Ясна, што гэта арцель ігнаруе вытворчасць тавараў, патрэбных спажываўцу.

Фабрыны завод мае план вытворчасці тавараў шырпажыву на 1938 год на суму 1.350 тыс. рублёў, а фактычна на тавараў шырпажыву ён выпусціў усяго на 50 тыс. руб. астатні тавар—гэта не шырпажыву. А між тым, фабрыны завод мае магчымасць выпуску каць лубянікі, этакэры і іншыя віды тавараў. Арцель «Метал» (Орша) вырабляе толькі протыны лажкі і на сёння не здолела асвоіць фанонавыя, якія патрабуе спажываўца. Арцель мае ўсе магчымасці вырабляць кручкі для акон, пілкі, формы для хлеба, але пакуль-што гэтым нічога не заняўся.

Паставона Соўнармама Саюза ССР па пашырэнні вырабу прадметаў шырпажыву ў Віцебскай вобласці не выконваецца. Больш таго, рад прадпрыемстваў згарнуў выпуск прадметаў шырпажыву («Чырвоны Кастрычнік» — Орша, станкабудульнічы завод імя Кірава — Віцебск і т. д.).

Гэтым бяскопатным адносінам дз выпуска шырпажыву трэба паліпска канец.

Я. САВІЦКАЯ.

РАБОЧАЕ ВыхАХОДНІЦТВА

Тры годы таму наезд на Менскім скурнавым заводзе «Большэвік» было ўсяго 7 стэханайцаў, а зараз іх налічваецца 378. Авалодаўшы ў дасканаласці тэхніку вытворчасці, многія стэханайцы сістэматычна працуюць над рацыяналізацыяй свайго працэса, над павышэннем прадукцыйнасці працы, над паліпшэннем якасці работы.

За 8 месяцаў гэтага года на заводзе паступіла 63 рацыяналізатарскія прапановы, у большасці ад рабочых-стэханайцаў. За гэты час выдана рацыяналізатарам 2.150 рублёў прэміі. Сідэсар тав. Пашкоўскі ўдасканаліў шаравачную і палітравочную машыны, быў тройчы праміраван. Зараз ён разам з другімі стэханайцамі паслан на экскурсію на перадавыя ірадпрыемствы ССР.

Зышч 10 рацыяналізатарскіх прапаноў унёс майстар тав. Маўчаў. Стэханайцеў тав. Росін адным з першых перайшоў на адначасовае абслугоўванне вакуум-апарата і вяртальных чанаў клеварачнага цэха. Зараз тав. Росін працуе майстарам.

Ажыццёўная рацыяналізатарская прапанова па паліпсцы паліва да качагаркі (укладка вузкакалейнага пуні ўдоўж чыгуначнай веткі) узяла пра-

дукцыйнасць транспартнікаў на 40 проц. Асабліва важным момантам у рацыяналізатарскай работе на заводзе з'яўляюцца прапановы, унесеныя ў галіну тэхнікі безапаснасці і аховы працы.

Найбольш каштоўныя прапановы ўнёс стэханайцеў тав. Петрыч і майстар тав. Маўчаў (прытасаванне кранаў дз троххорпусага вакуум-апарата, змяненне плячоўнага баракасаў і інш.).

Па прапанове інжынера-электрыка тав. Бекмана ў трансфармацыйнай будыні клеварачнага цэха ўстаноўлены статыстычныя каплясчатары.

У рацыяналізатарскай работе маеша рад істотных недахопаў. На заводзе рэдка праводзіцца кансультацыйны IT па пытаннях рацыяналізацыі. За апошні месяц зусім спыніўся выраб тэхнікаў па пытаннях рацыяналізацыі.

Завоўком даўно прыняў справу ад літыванай гэтыя таварыштва вынаходцаў, але за гэту работу фактычна не ўзяўся.

Робочае вынаходніцтва, таксама як тэхвучоба, з'яўляецца рухавіком стагнаўскага руху. Гэтай справе і адміністрацыя і завоўком абавязаны аддаваць штодзённую і сур'ёзную ўвагу.

М. Н.



Партгор кавалёўскай сельскай партарганізацыі, Вабруйскага раёна тав. В. М. Рыбкоў (другі справа) сустракае ў відлаў прыняты ў кандыдаты ВКП(б) тт. К. С. Казуцкі і Цыганковіч—залежнікі калгаса «Простаўны», і С. П. Аляхін—старшыня калгаса «Зара революцыі». Фото Л. Мазалева (ФФ).

ЧЭХАСЛАВАКІЯ ПАД ФАШЫСЦКАЙ ПАГРОЗАЙ

Апошнія падзеі ў Цэнтральнай Еўропе сведчаць аб тым, што пагроза незалежнасці Чэхаславацкай рэспублікі надзвычай ўзрастае.

Фашысцкая Германія, аспіраючыся на вёва агентуру — сулетна-наменшчу партыю Гейнлея, ліхаманкава рыхтуецца напасці на Чэхаславакію. Ужо вараз, перад нюрнбергскім базалагам, на якім Гітлер палібуе палебчыцы ў Судэцкай вобласці, недалёка ад чэхаславацкай прамаіікцыі стварана больш протосць германскіх воеік Агульнавада, што германскі фашызм стварыў акупіцыю захват Чэхаславацкай рэспублікі пад оцягам «барона» Інтэрасоў нямецкага насельніцтва, траўнявачага ў Чэхаславакіі. Пад гэты маскай гітлераўцы высулілі палітравіаванне поўнай аўтаноміі Судэцкай вобласці, што азначае фактычна падзел Чэхаславакіі. Апрача таго, ажыццяўленне гэтага плана «Пройці імя ўрыя» азначыла-б стварэнне ў Чэхаславакіі апарата гунта для далаейшага занявоўвання чэхаславацкага народа фашысцкай Германіяй і расчэпкі-ла-б гітлераўцам шлях для ажыццяўлення іх захватчыцкіх плянаў у Паўднёва-Усходняй Еўропе і на Балканах.

Дэмагалічныя выкрыці германскіх фашыстаў аб «барона» немцаў пракаціваюцца па тэрыторыі чэхаславацкай рэспублікі, з'яўляюцца дымавой завасой германскага фашызма для яго агрэсіўных дзеянняў.

Судэцкая вобласць, якая з'яўляецца адной з поўнараўных абласцей Чэхаславацкай дэмакратычнай рэспублікі, зусім не адчувае патрэбы ў «барона» германскага фашызма. Яна ўжо халіцца ў састоў Чэхаславакіі з моманту стварэння гэтай дзяржавы, дзе асноўную мясу насельніцтва (66,2 проц.) скламаюць чэхі і славакі. Немцы, малары, паліцы, украінцы і іншыя напчынальшасці разам узятыя скламаюць усяго

толькі адну проць насельніцтва краіны. Становішча немцаў у Судэцкай вобласці такое, што для іх зусім вальпінш з'яўляецца аўка германскага фашызма. Німокая нацыянальная меншасць у Чэхаславакіі забяспечана значна большымі правамі, чым палюжае насельніцтва, якое пражывае ў Германія і нямецкі народ у самой Германія, дзе ён паабавлен фашызмам осяякі работ.

Нямечкае насельніцтва ў Чэхаславакіі знаходзіцца тавасма ў значна лепшых умовах, чым нямецкае насельніцтва ў Польшчы і Паўднёвым Тыролі, якія пакутуе пад ігам зрывавага італьянскага фашызма.

Не глядзячы на тое, што нямецкая нацыянальная меншасць у Чэхаславакіі знаходзіцца ў лепшым становішчы, чым у ралізе іншых дэмакратычных краін чэхаславацкай ўрад выказаў гетэўнасць пайсці па далаейшае расшчэрненне праваў немцаў у Судэцкай вобласці і выправаваў колеж аб напчынальных меншасцах Як валома, генлейнаўцы сарвалі абмеркаванне гэтага колежы і прад'явілі ўрад мемералізму, у якім настайвалі на задалованні ўсіх вэаьмі патрабаванняў, сфармулаваныя Генлейнаўцам на карысць немцаў з'ездзе генлейнаўцаў у врасавіку месяцы гэтага года. Гэтыя патрабаванні гітлераўскай агентуры ў Чэхаславакіі прадуджваюць не толькі прызнанне поўнай аўтаноміі Судэцкай вобласці і не тэрыторыю нямецкай, анішчэныя ўсіх несправядлівасцей, якія былі прычынены немцам у 1918 годзе (г. зн. лічавіцыя Версальскага і Сен-Жэрменскага мірных дагавораў, якія вызначалі сучасныя праанцы Чэхаславацкай рэспублікі), але і адмаўленне Чэхаславакіі ад дагавораў аб узамнай дапамозе Францыі і СССР. Не палігяе ніякаму сумненню, што завалованне гэтымі вагчымі патрабаванняў гітлераўскай агентуры азначыла-б старту незалеж-


насці Чэхаславац

ЦВЕРДЫ ХАРАКТАР

Грамадзянін Шнейдэр ніколі не думаў стаць рэжысёрам на бегу. Ён заўсёды захапляўся майстэрствам бра- тэў Знаменскіх і прадаўжае аддаваць ім дань павагі. Але, каб аспрэчыць у іх паршчыню, або адвабаваць званне чэмпіёна, — аб гэтым ён ніколі не задумваўся; узраст ужо не той. І гэты з тым прагэмі яму прышлося та- кі звацца.

"ПРАФЕСАР" І ЯГО "ПРАЦЫ"

У нашай краіне створаны шырокія магчымасці для навуковай творчай дзейнасці. Але гэтыя магчымасці не ўсе часна скарыстоўваюць. Больш таго, некаторыя іх зусім не скары- стоўваюць, а ідуць па шляху пароч- ным і няцэнным. Вось, дацэнт Беларускага дзяржаўнага Політэхнічнага інстытута Э. Х. Ольшэўскі за- хвелеўся стаць прафесарам. Назы- ваць сябе прафесарам прыёмам, тым больш, калі для гэтага няма патрэбы ва ўпornaй навуковай рабоце. Зной- дуцца заўсёды лобныя «дзядзі», якія дапамогуць зацвердзіцца прафесарам і без навуковых работ!



Помнікі мінутага. На здымку: Кутузаўскі дом у Філіх, у якім 13 верасня 1812 года адбылася нарада пясняга савета, дзе быў прынят план Кутузава на разгрому напалеонаўскага пачытка. Фото В. Олейніка (СФ).

ДА 20-ГОДДЗЯ ЛЕНІНСКА-СТАЛІНСКАГА КОМСАМОЛА

НОВЫЯ ПЕСНІ БЕЛАРУСКІХ КАМПАЗІТАРАЎ

Жыва адгукнуліся кампазітары БССР на заклік арганізаваць падарункі радзіме-матэры ў гонар 20-годдзя Ленінска-Сталінскага комсамола. Новымі да- дэбнымі песнямі адзначаюць яны слаў- ны калібей.

НОВЫ КАЛГАС

8-га верасня выбарчымі сесіямі Стара- Кілёўска, Кулакоўскага сельсавета, Вялікіскага раёна, сустрэліся са сваім дэпутатам Вяроўнага Савета СССР тав. І. Масленнікам.

НА БЫЛЫМ БАЛОЦЕ

За апошнія тры гады калгаснікі кал- гаса імя III Інтэрнацыянала (Слупскі раён) асушылі 97 гектараў балота. На аднаўлямай зямлі калгас атрымлівае вялікі ўраджай. У бягучым годзе на балотце было пасеяна па 10 гектараў жыта і аўса, 72 гектары культурных траў і пасаджана 3 гектары гародніны.

МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦЬ АДНАГО КАЛГАСА

Калектыў мастацкай самадзейнасці кал- гаса «Перамога», Копыльскага раёна, за- сцэжана славіцца сарод калгаснікаў. За- бягучы год калгасны драмгурток даў 10 паставак («Прымакі» і «Паўліпка» — Купалы, «Медведь» і «Предложение» —

ПІСЬМО З ДАЛЁКАГА ЁСХОДА

ДОВРУШ. Удзельнік баёў з японскімі захватчыкамі ў возера Хасан тав. Дземукоў Андрэй, былы рабочы до- брушскай фабрыкі «Герой працы», пры- слаў сваім таварышам пісьмо. У пісьме ён паведамляе: «У баю з азіяцкімі японскімі фашыстамі я быў ранен у абедзве нагі. У бой я ішоў з адзіным жадааннем — перамагчы, і за гэта я не шкадаваў свайго жыцця. Зараз я зна- ходжуся ў ваенным шпіталі. Нас вельмі добра глядзяць. Наведала нас дэпутат Вяроўнага Савета СССР тав. Хетагурова. Штогасна адчуваем сталінскія клопаты аб нас. Хутка вылучы- бо нас лечыць лепшыя ўрачы. Няхай жыве правядыр савецкага пролетарыята таварыш Сталін!» — заканчвае сваё пісьмо тав. Дземукоў.

ЛЕПШЫЯ ДОБРААХВОТНІКІ ПАЖАРНАЙ АХОВЫ

Днямі ў вёсцы Карма, Добрушскага раёна ўзнік пажар. Ён пагражаў знішчыць усюго насележана пункта з прычыны вялікага ветру і асухі.

Па ваду ходзім за кілометр

Не раз жыхары Нова-Уфымскай вуліцы (Менск) прасілі горасец налель- пель водазабаваньня. Азіяны калод- жэй, які тут ёсць, не задалавалі іх патрэбнасць. Апрача таго, яны выму- шаны хадаць па вадзі больш чым за кілометр.

Хроніка

Праўленне Цэнтралізацыі СССР і ма Цэнтралізацыі РСФСР тав. РСФСР выбрала старшынёй прэзіды- уму Хвільова Івана Сергеевіча.

Кіногэст «Чароўная вэрэ» 1) ВІПАДКІ НА ГРАНІЦЫ 2) АРАПАД. Кіногэст «Горышчэва» «ЗАКЛЮЧЭНЫЕ» Кіногэст «Навіны дна» 1) Журн. «Славянская хроніка» № 88. 2) Летні дзень у лес. Дзіцячы кіногэст ЮНАСЦЬ Кіно «Смерць» ВАРЖЫЯ СЦЕЖЫ Кіно «Парыжская Комун» (Центр. парк культуры і адпач.) ЗАНГЕЗУР

МАГІСТЭРСКІ ПЕДАГАГІЧЫ ІНСТЫТУТ абвясціла, што ПРЫЁМ У АСПІРАНТУРУ ПРАДОЎЖАЊ да 15 верасня г. г. ДЫРЭКЦЫЯ. МЕНСКАМУ ФІЛІЯЛУ УПРАВЛЕННЯ КНИГАГАНДЛІ ДВБ патрабуюцца ГАЛЮНЫ БУХГАЛТАР. РАХУНКАВЫЕ-ФАКТУРЫСТЫ. Звартацца: пляц Волі, 5, Упраў- лене кнігагандлю ДВБ. Тэл. № 22-771, да галоўнага бух- галтара.

ГАСТРОЛІ ШІВЕЦКАГА ВЕЛДЗЯРЖТРА (Павяшч. Велдзяржтравы) 11 верасня ошэцэжылі ням. Блеты да 11/IX аспрэдылі на 13 верасня. 12 верасня «ЛЮБОВ ЯРВАВА» Пачатак в 8 гадзіна веч. Касо адкрыта в 11.30 да 9 г. дна (в 8.30 да 9 г. веч.

РЕСПУБЛІКАНСКІ КАМІТЭТ САЮЗА РАБОТНІКАЎ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ І НАВУКОВЫХ УСТАНОЎ БССР ДАВОДЗІШ ДА ВЕДАМА ЁСІХ НАВУКОВЫХ РАБОТНІКАЎ г. Менска аб тым, што ВЯЧЭРНІ УНІВЕРСІТЭТ МАРКСІЗМА-ЛЕНІНІЗМА НАВУКОВЫХ І ІНЖЫНЕРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ САЮЗА РАБОТНІКАЎ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ І НАВУКОВЫХ УСТАНОЎ БССР АДНАЎЛІЕ СВАЮ РАБОТУ 1. Універсітэт марксізма-ленінізма в'яўляецца навукова-вучэбнай установай і ставіць сабой задачу забаванне навуковых работнікаў вучэнем Маркса-Энгельса-Леніна-Сталіна.

ДЗЯРЖІНІЯРК (Парк імя Горькага) 11 і 12 верасня апошнія прадстаўленні музыкала- тэатра ашэцэжыць група дзіцяцаў КІНО-ДЖАЙ і ашэцэжыць праграма в 3 адд. Пачатак у 9 г. веч.

МЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА ДА ВЕДАМА ПРАЎЛЕННУ КАЛГАСАЎ МЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Рабніца і гарадскія страхавыя інспекцыі Менскай вобласці праводзяць дабравольнае страхаванне азімых пасаваў Азімыя пасаевы могуць быць застрахаваны ад вымрзання, выправаньня, вымачен, замаразнаў, паводкі, градабіцца, піянуя, бур і агню на карані. Страхованне азімых пасаваў АД ВЫМАЧКІ, ВЫПРАВАННЯ, ВЫМРЗАННЯ І ПАВОДКІ ПРЫМАЕЦЦА ТОЛКІ ДА УХОДУ ПАСЕВАЎ ПАД СНЕГ, або да моманту спынення вегетацыйнага перыяду, а абавязковым аглядам іх аграномам. Пасля ўказанага тэрміна азімыя пасаевы будуць прымацца на страхаванне толькі ад градабіцца, піянуя, бур і агню на карані. АДЗІМНАСЦЬ ДЗЯРЖСТРАХА ПАЧЫНАЕЦЦА З МОМЕНТУ ЁСХОДУ ПАСЕВАЎ І ПРАДАЎЖАЕЦЦА ДА ЗБОРКІ УРАДЖАЊА. Азімыя пасаевы могуць быць застрахаваны да поўнай нашоў- насці панавай ураджайнасці. Па жаданню калгасаў можна страхаванне ЯРВЫЯ ПАСЕВЫ 1939 года. Падрабязныя дзведкі можна атрымаць у райстрахінспекцыя і агеаў па дабравольнаму страхаванню. ПРАЎЛЕННІ КАЛГАСАЎ, СТРАХУІЦЕ У ДАБРАВОЛЬНЫМ ПАРАДКУ ПАСЕВЫ. МЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА.

АДЗЕЛ КАДРАЎ НАРКАМЗЕМА БССР абвясціла НАБОР У НАСТУПНЫЯ ШКОЛЫ МЕХАНІЗАЦЫІ СЕЛЬСкай ГАСПАДАРКІ

№ п/п	НАВАЯ ШКОЛА	Тэрмін навучання	АДРАС
1.	Рагачоўская школа механізацыі МТО	18 мес.	г. Рагачоў.
2.	Крычэўская школа брыгадэраў трактарных брыгад	8 мес.	г. Крычаў.
3.	Менска-Літвінская школа брыгадэраў трактарных брыгад	8 мес.	г. Менска-Літвін.
4.	Ленінская школа брыгадэраў трактарных брыгад	8 мес.	ст. Ленінск. Сяненскі раён
5.	Чарыкаўская школа камбайнераў	6 мес.	г. Чарыкаў.

У школы брыгадэраў трактарных брыгад і школы камбайнераў прымаюцца трактарысты МТО і дамоблававаныя чырвонаярмейскі тэхнашчыцы. У школу механізацыі МТО прымаюцца брыгадэраў трактарных брыгад. НАВУЧАЮЧЫЯСЯ ЗАБЯПЕЧВАЮЦА ІНТЭРНАТАМ І СТЫПЕНДЫЯМ АД 110 р. Да 120 р. У МЕСЦІН. Да вяртання аб прыёме ў названыя школы павіна быць прыкладна за два тыдні перад пачаткам навучання ў школе павіна быць зроблена і ашэцэжыць праграма. Паступаючыя ў школы брыгадэраў трактарных брыгад і камбайнераў павіна быць прымаваныя на Беларускую і рускую мове і матэматыцы ў аб'ёме 4-х класаў пачатковай школы, а на трактарах у аб'ёме курсу трактарыстаў. Паступаючыя ў школу механізацыі павіна быць прымаваныя на беларускай, рускай мове і матэматыцы ў аб'ёме 5 класаў пачатковай школы, а на трактарах у аб'ёме праграмы школы брыгадэраў трактарных брыгад. Прыёмныя лісты будуць выдавацца з 20 верасня. Пачатак ваяткаў в 1-га кастрычніка 1939 года. АДЗЕЛ КАДРАЎ НАРКАМЗЕМА БССР.